

Запрашаем наведцаў

22 мая 2021

Дзень пазітыву і добрага настрою

| Назва мерапрыемства | Час правядзення | Месца правядзення | Адказны |
|---|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 1 - 4 класы | | | |
| Кінамарафон "Глядзі і памятай". Фільм "Іваново дзтва" | 9.00 - 10.40 | Кабінет №9 | Насытка С.У. |
| | | | Насытка С.У. |
| Спартландыя "Усмешка выратуе свет" | 10.50 - 11.35 | Стадыён/ Спартыўная зала | Кірушына В.М. |
| Адкрыты мікрафон "Які выдатны гэты свет!" | 11.45 - 12.30 | Кабінет №3 | Насытка С.У. |
| Удзел у раённым злеце БРТА | 9.00 - 12.30 | ЦТДМ г.Пружаны | Фядотава А.А. |
| 5 - 8 класы | | | |
| Відэалекторый "Жыві пазітыўна" | 9.00 - 9.45 | Кабінет №12 | Кароза Т.У. |
| Занятак з элементамі трэнінгу "Умей валодаць сабой" | 9.55 - 10.40 | Кабінет №12 | Кароза Т.У. |
| Кінамарафон "Глядзі і памятай". Фільм "Мы из будущего-2" | 10.50 - 12.30 | Кабінет №12 | Кароза Т.У. |
| Удзел у раённым злеце БРТА | 9.00 - 12.30 | ЦТДМ г.Пружаны | Фядотава А.А. |
| 9 - 11 класы | | | |
| Наведванне факультатыўных заняткаў згодна раскладу | 9.00 - 12.30 | *** | *** |
| Кінамарафон "Глядзі і памятай". Фільм "Мы из будущего-2" | 10.50 - 12.30 | Кабінет №12 | Кароза Т.У. |